

УДК 316.61:316.7

КУЛЬТУРНАЯ ІДЕНТЫЧНАСТЬ: ПАМІЖ САМАВЫЗНАЧЭННЯМ І САЦЫЯЛЬНАЙ НАРМАТЫЎНАСЦЮ

A. D. Krivavalap,

кандыдат культуралогії, дацэнт кафедры культуралогії ўстановы
адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтва»

Анататыя. Артыкул прысвечаны разгляду пытаннямагчымасці пабудовы ідэнтыфікацыі асобы на падставе самавызначэння, а таксама як вынік сацыяльнага ўзаемадзеяния з іншымі. Адпраўным пунктам у разважаннях з'яўляецца псіханалітычная эгацэнтрычная (З. Фрэйд, Э. Эрыксан) мадэль разумення ідэнтычнасці. Таксама разглядаеццамагчымасць стварэння ідэнтычнасці як формы пераадолення «стады лютэрка» (Ж. Лакан) у працэсе камунікацыі з іншымі. Дадзены тэкст з'яўляецца спрабай пастановкі даследчага пытання ў падыходах да даследавання сучаснага стану практик канструявання культурнай ідэнтычнасці.

Ключавыя слова: культурная ідэнтычнасць, самаідэнтыфікацыя, іншы, сацыяльная норма.

CULTURAL IDENTITY: BETWEEN SELF-DETERMINATION AND SOCIAL NORMATIVITY

A. Krivolap,

PhD in Culturology, Associate Professor of the Department of Culturology
of the Educational Institution «The Belarusian State University
of Culture and Arts»

Abstract. The article is devoted to the consideration of the possibility of building personal identification on the basis of self-determination, as well as a result of social interaction with other people. The starting point of reasoning is the psychoanalytic egocentric (S. Freud, E. Erikson) model of understanding personality. The author also considers the possibility of creating identity as a form of overcoming the «mirror stage» (J. Lacan) in the process of communicating with Others. This text is an attempt to pose a research question in approaches to studying the current state of cultural identity construction practices.

Keywords: cultural identity, self-identification, Other, social norms.

На ўзроўні штодзённай культуры паняцці ідэнтыфікацыі і са-майдэнтыфікацыі часам выкарыстоўваюцца як сінонімы і не праблематызуюцца іх істотныя адрозненні. Калі паспрабаваць убачыць магчымыя тэарэтычныя адрозненні, што робяць магчымымі наяўнасць ідэнтычнасці, а таксама дапускаюць існаванне аўтаномнага суб'екта, які можа самастойна вызначыцца з уласнай ідэнтычнасцю, то магчыма заўважыць некаторыя прынцыповыя адрозненні. Такім чынам, мэта дадзенага артыкула – паспрабаваць канцэптуалізаваць магчымыя ад-розненні ў падыходах да разумення ідэнтычнасці і самаідэнтыфікацыі. Сацыялогія і культуралогія дастаткова падрабязна даследавалі пра-цэсы развіцця і сацыяльнага станаўлення асобы. Дакладней, якім чын-нам індыўвід цягам свайго жыцця трансфармуецца ў працэсе сацыяль-нага станаўлення ў асобу. Адной з істотных частак гэтага працэсу з'яўляеца разуменне ўласнай ідэнтычнасці. Гэта працуе як на індыўвідуальным, так і калектыўным узроўні.

Наяўнасць ідэнтычнасці – гэта індыўвідуальная проблема з патэн-цыйна небяспечнымі сацыяльнымі наступствамі. Мы можам адгукацца на інтэрпеляцыю (акліканне) ці патрабаваць ад іншых успрымаць нас менавіта так, як нам бы гэтага хацелася. Пры гэтым не звяртаючы ўва-гу на маральны імператыв і тое, як мы самі ставімся да іншых. Менавіта асэнсаванне сябе як суб'екта дазваляе асобе прад'яўляць іншым патра-баванні ў стаўленні да сваёй асобы. Культурная ідэнтычнасць можа разглядацца як практика сацыяльна прынятых форм дзеянасці ў выз- начанай супольнасці ў пэўны час і ў вызначенай просторы. Наша пры- належнасць да супольнасці можа і павінна быць пацверджана дзеян-нямі. Гэта магчыма прайлюстраваць на прыкладзе. Можна бясконца доўга разважаць пра веганства, але прыналежнасць да сацыяльнай групы, якая прытымліваеца адпаведных абмежаванняў у ежы, можа быць доказана выключна практикай. Аднак ці дастаткова індыўвіду-альнай практикі, магчыма, неабходна яшчэ каб было прызнанне з боку іншых сяброў супольнасці? У гэтым выпадку прадстаўлены дзве магчымыя стратэгіі да вызначення ідэнтычнасці: самаідэнтыфікацыя і ідэнтыфікацыя як працэс узаемадзеяння з іншымі.

Варта асбона вылучыць амбівалентныя характар стварэння куль-турнай ідэнтычнасці: з аднаго боку, гэта тое, што мы абіраем і выраша-ем самі (эгацэнтрызм); з другога – гэта вынік камунікацыі і ўзаемадзе-яння з іншымі (сацыяльнае канструйванне). Калі ідэнтычнасць – вы-ключна самавызначэнне, то гэта фіксацыя, захрасанне і цяжкасці з пераадольваннем «стадыі люстэрка». Калі мы адмаўляемся ад знешня-га прызнання сябе і патрабуем ад іншых называць і ўспрымаць нас ме-навіта так, як мы лічым правільным.

Працэс фарміравання ідэнтычнасці ў межах псіхааналітычнага падыхода да разумення культуры звязваеца з фарміраваннем «Я». Калі жаданні цела з непераадольных пазываюць прыроды трансфармуюцца ў

наши ўласныя жаданні, адасобленыя ад прыроды і якія з'яўляюцца сродкам задавальнення. Далей гэта непазбежнае сутыкненне з «Звыш-Я», калі жаданні супярэчаць ці канфліктуюць з сацыяльнымі нормамі. Фармуляванне ўласных жаданняў можна разглядаць як варыянт вызначэння сябе, фактычна канструйванне ўласнай ідэнтычнасці праз вызначэнне жаданняў і прайўлення волі.

Але што мae прыярытэт і першанства: наша фантазія адносна сябе ці зневяданне ацэнка і вызначэнне? Калі мы сцвярджаем першанства і важнасць самавызначэння і эмацыйных хваляванняў, то гэта канфлікт на «стадыі люстэрка». На падствe чаго мы ўпэўнены, што зможем навязаць іншым наша бачанне свету і саміх сябе? Даё праходзіць нябачная мяжа паміж нашымі адчуваннямі рэчаіннасці і правам іншых бачыць нас інакш?

Ва ўласных фантазіях мы можам быць кім заўгодна і можам працяглы час знаходзіцца ў бяспечным асяродку, адарваным ад фізічнай рэчаіннасці. Аднак рана ці позна адбываецца траўмуючае сутыкненне з фізічнай рэчаіннасцю. Гэта той выпадак, калі дзіцячыя фантазіі разбураюцца цынічнымі дарослымі, якія не падтрымліваюць прапанаваную гульню. Для чалавека такое балючое сутыкненне непазбежна будзе культурнай траўмай з перспектывай неўрозу ў будучыні. Затым траўматычны досвед давядзеца працроўваць у дарослым жыцці і перадольваць яго наступствы.

Ідэнтычнасць як вынік сацыяльнага ўзаемадзеяння дазваляе разглядаць іншых у якасці ўмовы для з'яўлення той самай ідэнтыфікацыі. Нам гранічна патрэбны іншы каб зразумець нас саміх, наши ўласныя межы, магчымасці, абмежаванні. Ідэнтычнасць у такім выглядзе можа разглядацца як вынік камунікацыі ці больш шырокага ўзаемадзеяння. Часам выказванні іншых адносна нашай ідэнтычнасці могуць разглядацца як праекцыя наших жаданняў і дзеяннў. Калі мы прадлісваем іншым наши ўласныя жаданні і намеры іх ажыццяўлення. Ступень адкрыласці і гатоўнасці пачуць голас іншых, што можа супярэчыць нашаму вызначэнню пра саміх сябе. Як вынік у адказ могуць быць агрэсія і прымус да выкарыстання наших уласных вызначэнняў. Гэта тая самая барацьба ў прасторы дыскурсу за права і магчымасць вызначэння ці перавызначэння слоў. Гатоўнасць да дыскусіі і крытыкі ці адмаўленне і агрэсіі.

У якасці падсумавання варта адзначыць, што ідэнтычнасць не з'яўляецца выключна асабістай справай чалавека, а закранае сацыяльнае вымярэнне і таму патрабуе ад індывиду мець і дэмантраваць уласнае стаўленне і меркаванне. Па аналогіі з абавязковымі палямі ў пашпарце, ідэнтычнасць пастаянна патрабуе прайўлення і доказу ўласнага існавання. Асоба павінна быць у стане адказаць на пэўныя пытанні, нават калі раней і не думала пра гэта. Прымус мець што сказаць адносна нейкай тэмы – гэта адзін з вынікаў разумення ідэнтычнасці як сацыяльнага канструкта.

Недастаткова дэкламацый ці прости паўтарэння нейкіх патэрнаў і мадэлей паводзін, якія ўважаюцца правіламі і ўхваляюцца супольнасцю. Неабходна дадаць таксама разуменне суб'ект-аб'ектных стасункаў з Іншымі ці з тым, хто з'яўляецца творцам нашай ідэнтычнасці. Асоба выкарыстоўвае адпаведныя саманазвы ў дачыненні да самой сябе ці гэта запазычаныя назывы і магчымыя версіі ідэнтыфікацыі? Самавызначэнне ў разумені ідэнтычнасці як барацьба за права быць іншым, не злівацца з супольнасцю? Стварэнне культурнай ідэнтычнасці непазбежна выклікае неабходнасць выпрацоўкі адказаў на аксіялагічныя пытанні, у т. л. і пра ўзаемадзеянні з Іншымі і наяўнымі сацыяльнымі нормамі.